

На важнейшем вучастку-прарыі

Гомельская організацыя ЛКСМБ рашэнні партыі і ЦК УсеЛКСМ аб удзеле ў нацыянальна-культурным будаўніцтве амаль не прапрацоўвала і выканала ў надзвычайна малой ступені

Нацыянал-дэмакратычная вылазка ў савпартшколе, шэраг праяў вялікадзяржаўнага расійскага шовінізму і момантаў саботавання беларусізацыі ня сустрэлі руйнуючага адпору ў організацыі

Прызнаўшы політычныя памылкі, гарком і ўся організацыя павінны забяспечыць пералом у справе ўдзелу ў нацкультбудаўніцтве, пасліць тэмпы беларусізацыі, і непрымёрыма змагацца з усялякімі скажэннямі нацполітыкі партыі, канцэнтруючы галоўны агонь па вялікадзяржаўным расійскім шовінізме

Вынік політычнай сьлепаты

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Ва ўсебеларускай савпартшколе (Гомель) з 275 студэнтаў—272 члены і кандыдаты партыі і 3 комсамольцаў непартыйцаў. З 43 комсамольцаў, што складаюць комсамольскую ячэйку савпартшколы, больш 90 проц. партыйны асяродак. Цяжка знайсці ў Беларусі комсамольскую ячэйку з такім вялікім і моцным партыйным асяродакам.

І ўсё-ж комсамольская ячэйка савпартшколы да контррэвалюцыйных нацыянал-дэмакратычных вылазкаў у школе праявіла поўную політычную сьлепату. Да таго часу, пакуль я прыехаў прадстаўніц ЦК ЛКСМБ і брыгада «Чырвонай Зьмены», вылазкі нацыянал-дэмакраты ў ячэйцы ня былі абгавораны.

Мы лічылі, — заявіў сакратар комсамольскай ячэйкі савпартшколы Лявіцкі, — што раз абгаварыў на партыйным колектыве, у нас амаль ня ўсе комсамольцы члены і кандыдаты партыі, дык комсамольскай ячэйцы больш абгаварань не патрэбна?..

У ролях галоўных герояў нацыянал-дэмакратычнай п'есы «Перамона» уздзейнічала і 3 членаў бюро комсамольскай ячэйкі савпартшколы — Красавецкі, Сьцяпанавіч і Гулаўцова. П'есай «Перамона» была ўрачыста адсвяткавана 13 гадавіна Кастрычнікавай рэвалюцыі ў савпартшколе.

ЦК КП(б)Б у сваіх рашэннях падкрэсліваў спецыяльнай камісіяй, што абследвала гомельскую савпартшколу, прыняў шэраг жорсткіх большавіцкіх вывадаў.

Але-ж партыйная організацыя, ужо пасля гэтых рашэнняў, дапусціла памылку ў тым, што не мобілізавала комсамольскую ячэйку па барацьбу з праявай нацыянал-дэмакратызму.

І на бюро партыйнага колектыву савпартшколы, што адбылася 19-га снежня, павобна партыйны спраба-

валі змазаць політычную сувязь таго факту, што комсамольскай ячэйка не рэагавала на праявы нацдэмакратызму ў савпартшколе.

Змест таго, каб даць політычную кваліфікацыю недапушчальнаму з'яўленьню комсамольскай організацыі савпартшколы вылазка нацыянал-дэмакрату, яе прымірэнці у да вылазкаў класавага ворага і політычнай сьлепаты — шэраг выступаўшых на бюро партколектыву партыйцаў імкнуліся кваліфікаваць гэта, як бяздзейнасць з боку бюро ячэйкі.

На гэтым-жа паседжанні выступіў і шэраг «тэорэтыкаў».

— Нам у партшколе комсамольскай ячэйка наогул не патрэбна, бо ёй няма за лік каго расійскі. Комсамольскай ячэйка ва ўмовах савпартшколы зможа толькі дубіраваць рашэнні і партколектыву, больш ёй не застаецца ні чо-г рабіць...

Некаторыя прамоўцы дагаварыліся нават да таго, каб распустыць комсамольскую ячэйку савпартшколы з-за непатрэбнасці.

На гэтым-жа паседжанні, ужо абноўленага бюро партколектыву, былі ўнесены прапановы не абгаварваць політычнага амысу прымірэнца комсамольскай ячэйкі да вылазкаў нацыянал-дэмакрату ў савпартшколе, бо быццё... «зараз лепш пагаварыць аб тым, што павінна рабіць надалей комсамольская ячэйка». І толькі тады, як прадстаўнікі ЦК і Ч. З. настаялі і да яш, што неабходна даць політычную ацэнку адносінаў бюро і ячэйкі ЛКСМБ да нацыянал-дэмакратычных вылазкаў у школе, толькі тады бюро партколектыву прыняло рашэнне, якім асуджае політычнае прымірэнца комсамольскай ячэйкі савпартшколы.

Паданія вышэй факты ніколі ня звязваюць адказнасці бюро комсамольскай ячэйкі савпартшколы за не-

рэагаванне на вылазкі на нацыянал-дэмакрату.

Комсамольская ячэйка савпартшколы, на чале з сваім бюро, прымірэнча алжеслася да вылазкаў класавага ворага. Бюро ячэйкі не мобілізавала комсамольскую ячэйку савпартшколы на барацьбу за чыстату правядзення лясінайскай нац. політыкі партыі.

— Навошта ім гэтым займацца, калі ёсць на гэта парт. ячэйка, — заўважылі члены бюро.

Якраз адноўлюваю з бюро комсамольскай ячэйкі пазіцыю заню і Гомельскі гарком. Да гэтага часу бюро гаркому не абгаварыла вынікаў савпартшкольскіх сп. і адносінаў да іх комсамольскай ячэйкі. Аналяўшыся політычна сапалым у гэтых справах, агубіўшы політычную зрынасьць бюро Гаркому прымірэнча аднеслася да класава-варожых вылазкаў нацыянал-дэмакрату ў савпартшколе. Бюро Гаркому на гэтым канкрэтным фанце не мобілізавала організацыю на яшчэ большую барацьбу за чыстату лініі ў правядзенні лясінайскай нац. політыкі партыі. Вуроні савпартшколы як на бюро гаркому так і ў організацыі, да Вянешняга дня не прапрацавалі.

ЦК ЛКСМБ зробіць жорсткія вывады з політычнай сьлепаты комсамольскай ячэйкі савпартшколы і Гомельскага Гаркому ЛКСМБ да вылазкаў класавага ворага.

Мы патрабуем распустыць політычна абанкруціўшася кіравніцтва комсамольскай ячэйкі савпартшколы, а таксама прыняць політычныя і організацыйныя вывады да прымірэнца ў Гомельскага Гаркому ЛКСМБ.

А. А. Міндэв.

Гомель 20-XII—30 г.

Сыгналы „Чырвонай Зьмены“ пачуты

Гомельскі гарком ЛКСМБ, прызнаўшы політычныя памылкі, прымае практычныя захады да ліквідацыі прарыву

(Па тэлеграфу ад выязной брыгады Чырвонай Зьмены)

21 снежня т. г. адбылося пасяджэнне бюро гарадскога камітэту ЛКСМБ, на якім разглядалася пытанне аб артыкулах «Чырвонай Зьмены» і інфармацыя прадстаўніва ЦК ЛКСМБ т. Умрэйва аб справе комсамольскай ячэйкі гомельскай савпартшколы.

Абмеркаваўшы матэрыялы, вышчучаныя ў «Чырвонай Зьмені», аб шовіністычных і нацыянал-дэмакратычных вылазках і становішчы работы Гомельскай організацыі па ўдзеле ў нацыянальна-культурным будаўніцтве, бюро гаркому прызнала артыкулы «Ч. З.» прывільнымі і сваёчасова сыг агульным аб наўнасці прарываў у рабоце організацыі ў гэтай галіне.

Бюро ГК констатавала, што пастанова ЦК УсеЛКСМ аб удзеле організацыі ў будаўніцтве нацыянальнай пролетарскай культуры ў асноўным ня была дэведзена да мас комсамольцаў.

Комсамольская організацыя, з тэй прычыны, што ў шэрагу месці існавала політычная недаацэнка значэньня нацкультбудаўніцтва, у надзвычайна малой ступені выканала дырэктывы ЦК УсеЛКСМ у гэтай галіне.

Бюро гаркому па большавіцку прызнала здружаную ім грубу політычную памылку, якая месціцца ў прымірэнскіх адносінах ГК да нацыянал-дэмакратычнай вылазкі ў савпартшколе, чаму і не прыняло да гэтага часу захадаў, каб стварыць вакол гэтай вылазкі аднаведную грамадзкую думку і мобілізаваць масы комсамольцаў для яшчэ большай барацьбы за чыстату лясінайскай лініі нашай партыі супроць усялякага роду яе скажэнняў.

Рапуча асудзіўшы паводзіны ячэйкі ЛКСМБ савпартшколы, якая да гэтага часу не разглядала справы аб нацдэмаўскай вылазцы ў школе і нават ня ўжыла захадаў да комсамольцаў, якія ўдзельнічалі ў пастаноўцы нацыянал-дэмакратычнай п'есы «Перамона», — гарком комсамолу распустыць бюро ячэйкі, выносіць вымову яго членам і суровую вымову сакратару ячэйкі т. Лявіцкіну.

Выходзячы з вышэйпаданнага, гарком высунуў цэлы шэраг практычных мерапрыемстваў, ажмышнёўшы іх у дэталю і абавязвае стварыць паварот у рабоце організацыі да ўдзелу яе ў нацыянальна-культурным будаўніцтве наогул і ўзмацненні беларусізацыі асабліва.

Сяньня адбудзецца агульны сход комсамольскага атыму, на якім будзь абгавораны сыгналы «Чырвонай Зьмены» і пастанова бюро гаркому па гэтаму пытанню.

Выязная брыгада «Чырвонай Зьмены».

Гор. Гомель, 22 снежня 1930 г.

Канесьці руйнуючы удар па вялікадзяржаўным шовіністам

Праправы вялікадзяржаўнага шовінізму, і антасамітэму сустрэаюцца ў Менскім політэхнікуме сувязі на кожным кроку.

Вялікадзяржаўны шовіністы Таржэцкі тлумачыў студэнтам: «Беларуская літаратура — хамская, мужыцкая, яе чытаць ня трэба. Лепш працаваць з расійскімі кніжкамі».

На агульным сходзе, дзе разглядалася справа Таржэцкага, апошні імкнуўся замазаць факт вялікадзяржаўнага шовінізму.

На прызнаўшы сваіх памылак, ён ашчэ больш іх паглыбіў. — «Я політычна развіты і агоготаму ня міраваць», — тлумачыў Таржэцкі.

Сход даў рашучы адпор вылазцы класавага ворага і выключыў яго з сваёй сяці. Вышчучаны ў мяшчэскай сяці, Таржэцкі гаварыў, што далучыцца да чаруды працаваць разам з хланцамі ў тэхнікуме.

Твар класавага ворага, маючага шовіністага Таржэцкага, які працаваў у сямію пролетарскага студэнта, завяршыў аб тым, што студэнтцыя сьмяя ашчэ засьмечана чужымі людзьмі.

Многі студэнты на сходзе выступілі абаранцамі Таржэцкага. К талі абаронцам можна аднесці і сакратара комсамольскай ячэйкі Курзіва. Курзів імкнуўся змазаць факт шовінізму і прапанаваў сходу высветліць справу, тады як па сходзе гэта справа была даволі ясна выяўлена.

Студэнтка Кандрашова пры-

рэнча аднеслася да гэтага факту. Вось фразы з яе прапановы: «Я ў гэтым нічога ня бачу. Таржэцкі хлопек «добры».

Кандрашова — лютун. Яна ўцякла з падкурсаў, якія займаўся полтыгод, каб ня ехаць на вёску працаваць. За прымірэнчым адносінамі да

Студэнт Пракашоў лічыць, што комсамол—організацыя яўрэйская. Сход абвясціў бязлітасную барацьбу такім выступленьням класавага ворага і на-большавіцку ўдарыў на канкрэтных носьбітах яа.

Сярод некаторай часткі студэнтства існае опартуістычнае недаацэнка беларусізацыі. Студэнтка Самсонана, Кандрашова, Відэан і Фельдман лічаць не патрэбным карыстацца беларускай мовай.

Профкам гэтым пытаннем не займаецца. Па такіх зьехах неабходна на-большавіцку ўдарыць.

Мы лічым зусім недапушчальным, што беларускае кіравніцтва сувязі ня цікавіцца жыццём свайго тэхнікуму. Дырэктар Політэхнікуму раб чы-вылучаец хоча працаваць, але ял нежа справіцца з сваімі абавязкамі, бо яму ніхто не дапамагае. Быў выпадак, калі студэнт рэды-курсаў Пітроў абзавуў дырэктара: «Ты, мужыцкая хара, ня можаш быць дырэктрам». Пітроў выключан з шэрагу студэнтства.

На сходзе, дзе разглядалася гэтае пытаньне, Пітроў заявіў: «Дырэктар гандлю парт. білетам».

Атмосфера ў тэхнікуме павінна быць ачышчана ад шкодных нам «тэорыяў».

Кожная вавучальная ўстанова павінна жыць жыццём свайго пролетарскай краіны.

Г. Фрыд.

Вылазцы вялікадзяржаўнага шовінізму не далі адпору

5-га снежня адбыўся агульны сход комсамольскага колектыву беларускага дэкадарскага інстытуту па пытаньні аб вылазцы Кастрычнікаўскага пленуму ЦК КП(б)Б.

Падарульнічы працу сходу, можна констатаваць, што ён прашоў незадавальняюча. У спрэчках з 160 комсамольцаў колектыву выказаліся толькі 4. У аспоўным спрэчкі разгарнуліся вакол нацыянальнага пытаньня.

Характэрна выступленьне комсамольскага Гішбурга, які хацеў «выказаць правільную думку» па нацыянальнаму пытанню, але-ж атрымалася інацформа вялікадзяржаўнага расійскага шовінізму. Гішбург заявіў так: «мы павінны вылучаць беларускую мову, як мову сялянскую, для кіравніцтва сланцамі» і адраа-ж за гэтым дадаў: «Што ні беларускі мошта, што ні беларускае ціжжа, — так і ведай, што нацдэмаўска».

Няхай жыве лясінайска нацполітыка

Заслухаўшы наведаньне аб выхрысці органамі ДПУ групы контр-рэвалюцыйнай італігенцыі беларускіх нацыянал-дэмакрату, агульны сход Круглянскай ячэйкі КСМ, сумесна з беспартыйнай моладзьдзю, завяціла ўвесь комсамол Кругляншчыны і беспартыйную моладзь на яшчэ шчыльнейшае аарганаваньне вакол генеральнай лініі партыі, на барацьбу з вялікадзяржаўным шовінізмам, як галоўнай небяспэскай на даным этапе, з контр-рэвалюцыйным нацдэмакратызмам і шчыльнымі рознага колеру. Сход трабуе вышэйшай кары контр-рэвалюцыйным нацдэмакратам.

Няхай жыве кампартыя — кіравнік соц. будаўніцтва! Няхай жыве лясінайска наддальніжжа. Няхай жыве ДПУ — вярны варту вы заваў Кастрычніка! Агульны сход Круглянскай ячэйкі КСМ.

Піскі Н. Сушанскі Шафір З.

Зьняць з заводаў цяжар прарыву

Комсамольцы „Чырвонага Мэталістага“ і скурзаводу нічога не зрабілі, каб зьняць свае заводы з чорнай дошкі

Чыгуначнікі не разьбілі „чарапаху“. Шэраг іншых прадпрыемстваў Віцебску ідуць да 3 году пяцігодкі са значнымі прарывамі ў выкананьні прамфінплану
КОМСАМОЛ ВІЦЕБСКУ ПАВІНЕН ПРЫЙСЬЦІ ДА СВАІХ ЗЬЗДАЎ, СКІНУЎШЫ З ЗАВОДАЎ ЦЯЖАР ПРАРЫВАЎ



Прыісьці на зьезд з перамогамі

Да канца ударнага кварталу і пачатку 3-га году пяцігодкі засталіся лічаныя дні. Але шэраг прадпрыемстваў Віцебску, як „Чырвоны Мэталіст“, скурзавод, вважана на чорнай дошцы за невыкананьне прамфінплану. МБВ атрымала чарапаху, іншыя прадпрыемствы, хоць і не знаходзяцца на чорнай дошцы, таксама ідуць са значным недавыкананьнем прамфінплану.

Мы знаходзімся напярэдні X-га Беларускага і IX-га усеагульнага зьезду комсамоу. ЦК ЛКСМБ адзначыў, што падрыхтоўка да зьезду павінна праходзіць пад лідарствам 100 проц. выкананьня і перавыкананьня прамфінплану, выкананьне лэзунг партыі: увесь саюз — ударная бригада. Вось на гэтых пачатках павінен быць сконцэнтраваны агонь усёй арганізацыі комсамоу Віцебшчыны ў падрыхтоўцы да 3-га году пяцігодкі і сваіх зьездаў. Мобілізаваць шырокія колы комсамоўцаў і рабочай моладзі, выкарыстаць і перавыканаць плян свайго прадпрыемства, пашырыць шэрагі ударных бригад, шырыць разгарнуць саю. спаборніцтва, — вось нашы задачы.

Аднак, гэты лэзунг ЦК не знайшоў у Віцебскай арганізацыі свайго поўнага ажыццяўленьня. Прамфінплану, гаспадарча-політычнага мэрпрыемства партыі і саветскай улады, як справадзячна-перавыбарчан кампанія саветаў, мобілізацыя вольных сродкаў насельніцтва, якія накіраваны на вырашэньне асноўнай задачы, выкананьне пяцігодкі ў чатыры гады, усё гэта комсамоўская арганізацыя Віцебшчыны выконвае слаба.

Комсамол павінен перабудаваць сваю работу так, каб забяспечыць тэмпы на ўсіх вучастках сацыялістычнага будаўніцтва. Аднак у Віцебшчыне мы гэтага ня маем. Тэмпы комсамоўскай работы Віцебшчыны значна адстаюць ад тэмпаў соц. будаўніцтва на важнейшых вучастках работы. Комсамол Віцебшчыны ня выкарыстаў такі багачэсны вопыт работы, як збор працавоў рабочых на палепшаньне працы на вытворчасці, не разгарнуў шырокай работы сярод комсамоу і працоўнай моладзі на ўзьяньне іх ініцыятывы і самадзейнасці на больш шырокае разгортаньне ударніцтва і соцпаборніцтва в тым, каб сконцэнтраваны ўсе сілы, узьяць работу комсамоўскай арганізацыі на больш высокія тэмпы.

На пачатку бюро ЦК зараз правозіцца агляд работы Віцебскай арганізацыі. Бригада ЦК ЛКСМБ і „Чырвонай Зьмены“ ужо разгарнулі работу па правярцы арганізацыі. Комсамол Віцебску абавязан забяспечыць пасьпяховую работу гэтай бригады, павінен мобілізаваць усю комсамоўскую арганізацыю і шырокія колы рабочай моладзі в тым, каб як найлепей правесці агляд свайй работы, каб з большым посьпехам змагацца за ліквідацыю сваіх прарываў, за выкананьне задач, якія ставяць у 3-м годзе пяцігодкі.

X-ы зьезд павінен быць спатканьнем поўным выкананьнем прамфінплану на кожным прадпрыемстве, комсамол павінен прыісьці на зьезд з перамогамі.

Яшкэ.

Лісты з Віцебску

(Ад нашага спэцкора)

I. У „гэрою чарапахі“

Такім чынам жыцьцё высунула новы від „ўзнагароды“. Побач з прэміяваньнем нашых чырвонаштанартных заводуў за разьвіцьцё шпаркіх тэмпаў будаўніцтва, за сапраўды большавіцкую працу баявымі чырвонымі ўзнагародамі зьявіўся і новы ордэн — чарапахі.

Віцебскі чыгуначны вузел, адзін з буйнейшых чыгуначных вузлаў Беларусі, першым на Беларусі атрымаў чарапаху і атрымаў недарма.

Пробкі на чыгушчы, частыя крушэньні цяжкіоў зусім не навіна для працоўнаго чыгуначнага вузла. Працоўная дысцыпліна ў заняпадзе, ударніцтва не адчуваецца. Усё гэта дало свае адмоўныя вынікі.

11-га сьнежня па ўсіх дзевяці ячэйках Віцебскага вузла адбыліся сходы. На гэтых сходах ставяцца надзвычайна важныя пытаньне: „Аб становішчы комсамоўскага колектыву“. Справа ў тым, што партыйны колектыў рэарганізаваўся ў камітэт, комсамоўская-ж праца так вядзецца, што бюро парткому паставіла: „да 21-га сьнежня паставіць на належную вышыню працу комсамоўскага колектыву, бо толькі тады можна будзе стварыць камітэт“.

У сталеўны дэпо зьбіраюцца на агульны аб'яднаны сход комсамоўцы дзьвюх ячэек 1-й і 9-й. Павольна зьбіраюцца. Праз 35 хвілін аб'ядноў прэзідыум, наперад вырашаюцца „проблемы“ прамоніцыяцыі. Пры наўнасці каля 40 комсамоўцаў з дзьвюх ячэек сход пачынаюцца. Сакратар колектыву Рыжкоў выступае з дакладам аб „становішчы колектыву“...

У час, калі ўся рабочая кляса змагаецца за выкананьне пляну ударнага кварталу, большавіцкімі тэмпамі рыхтуецца да трэцяга году пяцігодкі, змагаецца за лепшую пастаноўку асення-зімовых перавоза, — у гэты час увесь коле-тыў гаворыць аб пасобных комсамоўцах, якія ня выконваюць комсамоўскай нагрукі, аб пасобных ілжа-ударніках і інш. Рыжкоў у заключэньне, між іншым, горда заяўляе:

— У нас хутка забяруць чарапаху дашуць... улітку.

І гэта факт.

Пачынаюцца спрэчкі.

З спрэчак высвятляецца, што комсамоўскі колектыў нічога не зрабіў да перавыбару саветаў, што мобілізаваў на чыгушчы комсамоўцы дрэнна скарыстоўваю ца, што ў падарунак X му зьезду колектыў абіццў... даць кожнаму атраду піонэраў па павадыру.

Тут-жа кандыдат партыі Ліпкін, за шыльдай самакрытыкі імкнучыся праягнуць ідэю, што паміж комсамоўцамі і беспартыйнай моладзьдзю няма розніцы, што няма актыўнасці і г. д. Гэтаму працягваючы тэорыі Целева і К-о нанесла адразу руйнуючы адпор.

З адказам выступіў Несьцераў. Той самы Несьцераў, які некалі сьляваў аб тым, што комсамол — балота, які паўтарыў старыя опэ туістычныя песьні. Цяпер Несьцераў у выадомі? свае паны кі, даў ім рэзкую крытыку і руйнуючы адпор выступленьню Ліпкіна.

Ды і сапраўды. Ці правільны с-пьярэдзеньні аб крызісе, упадку і безактыўнасці?

Перад вачыма праходзіць доўгая істужка сапраўды большавіцкіх спраў, калі масы комсамоўцаў былі мобілізаваны на барацьбу за вырашэньне гаспадарчых задач. Яшчэ зусім нядаўна комсамоўцы змагаліся і перамагалі заторы і пробкі на вузьле. Яшчэ памятны гудкі комсамоўскіх ударных чырвоных эшалёнаў.

Мы заходзім у дэпо. Высока на лянцухоў вісіць магутны „Шунак“ — цягнік сэрмі „ЦК“. Заўтра ён павінен выйсьці з лянцухаў — чаргова-га сярэдняя арамэнт. Гэты паравоз адрамантавала ударная комсамоўская бригада вучняў 2-га курсу на чале з майстрам (членам КП(б)э за 11 дзён.

Сакратар комсамоўскай ячэйкі ФЗВ Вульскі - Магілаў — саромліва прызначае:

Замест дапамогі ў працы, замест прыняцця адпаведных арганізацый да тых, хто рэагуае працу, тут вынайшлі найлепшыя з опартуністычных шляхоў — шлях найменшага супраціўленьня.

Раз бюро ня справілася, гора-кіраўнікі спакойна мяняюць габітэты і амба.

Гэта мэтад абаблаваўжыўся ў практыцы Віцебскай арганізацыі.

Частыя разгены бюро дрэнна адбіваюцца на ўсёй саюзнай працы і прыводзяць к досыць сумным вынікам.

Трэба рашуча ударыць па гэтых справах, каб палёвая сыстэма была раз і назаўсёды зьнішчана.

А. Гасэар.

Даводзіцца да ведама, што ЦК ЛКСМБ ПЕРАЕХАЎ з вул. ЭНГЕЛЬСА № 28, на вул. КАРЛА МАРКСА № 3 (былы Кастрычнікаўскі РК ЛКСМБ і РК КП(б)Б)

ЦК ЛКСМБ

А. П. № 296 (1262) ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА

Піонэры-на фронт выкананьня пяцігодкі ў чатыры гады

Піонэрская арганізацыя Віцебску, да таго часу, як ЦК УсеЛКСМ правяў агляд, м-ла політычны прарыв у сваёй дзейнасці, яна амаль стала ў ваку ад практычнага ўдзелу ў сабудаўніцтве, у галіне выкарыстаньня прамфінплану, нацыянальна-культурнага будаўніцтва. Шэраг атрадаў і баз быў зусім развалены.

Бюро ЦК і гарком партыі констатавалі, што прычыны гэткага становішча крыецца ў політычнай недаацэнцы ролі піонэрарганізацыі з боку некаторых партыйных, комсамоўскіх, профсаюзных і гаспадарчых арганізацый, што зьяўляецца правым опартунізмам на практыцы.

З мэтай палепшыць становішча піонэрарганізацыі, ЦК ЛКСМБ прыняў шэраг крокаў, і ў прыватнасці абвясціў да самага зьезду баявы агляд піонэрарганізацыі, які павінен даць карэнны паварот піонэрарганізацыі да практычнага ўдзелу ў сацыялістычным будаўніцтве, палепшаньне кіраўніцтва і ўвагі грамадзкасці да піонэрарганізацыі.

У Віцебскай арганізацыі базны агляд даў некаторы штуршок у палепшаньні становішча піонэрарганізацыі. Шэраг баз і атрадаў, як мэталісты, абутнікі і інш., пераключыліся на практычны ўдзел у выкананьні прамфінплану, правялі значную працу па барацьбе з пра-

гульшчыкамі, контрактацыю рабочых да канца пяцігодкі, вярбоўку рабочых на ударныя бригады, шэфства над вярштатмі і г. д. Але-ж гэты штуршок яшчэ вельмі нявызначны, бо большасць піонэрскіх атрадаў і баз яшчэ належным чынам не пераклучыліся на практычную працу на ўдзеле ў сабудаўніцтве.

Буйнейшыя базы Віцебску, як МБВ чыг. „Дзвіна“, будаўнікі, усё яшчэ знаходзяцца ў цяжкім становішчы. Шэраг атрадаў (мажоранца, шчотачына, інструментальна і г. д.) напорузвалены. Лічце няма належнага пералому ў напешаньні практычнага кіраўніцтва з боку комсамоўскай і партыйнай арганізацыі. У большасці атрадаў яшчэ дагэтуль часта мяняюцца павадары. Колектывы і ячэйкі ня выканалі паставову Бюро ЦК і гаркому БСМ аб рашучым палепшаньні кадраў піонэрпрацоўнікаў. Ня глядзячы на паставову бюро гаркому КП(б)Б да гэтага часу парткіраўніцтва піонэрарганізацыі не палепшылася і ня створана ўвага з боку грамадзкасці.

Большасць піонэр атрадаў і баз ня маюць памяшканьняў для працы. База „Дзвіны“, абутковай і панчошнай ф-кі ня маюць ніякага прытуку.

Партыйныя і прафсаюзныя арганізацыі ня прымаюць ніякіх заха-



Сапраўдны выгляд „змагаўня“ супроць у нагароды чарапахі.

Профтэхшколы рэарганізуюцца ў ФЗВ

Гэта важнейшае мерапрыемства павінна быць праведзена ў тэрмін. Не дапусьціць скарачэння набору ў ФЗВ залік рэарганізацыі профтэхшколы

Разгорнуце намі ішаркімі тэмпамі сацыялістычнае будаўніцтва з кожным днём прад'яўляе вялікія запатрабаванні на кваліфікаваныя кадры рабочых, якіх-б былі на прыдаткам да машыны, а добра ўладалі-б усімі процэсамі вытворчасці. Надрыхтоўка такіх кадраў магчыма толькі праз такую сістэму, як ФЗВ. Комсамол на працягу доўгага часу веў упартую барацьбу супроць гаспадарчай ЦІП'ускай сістэмы надрыхтоўкі рабочых кадраў, якая давяла сваю неурэстваснасць да задач сацыялістычнай вытворчасці і выпуску людзей, якія не маглі здаволіць усе ўрастаючыя запатрабаванні на кваліфікаваных рабочых.

16-ты з'езд партыі вызначыў, як асноўную форму ў надрыхтоўцы кваліфікаванай рабочей сілы, — ФЗВ. Варта аднаведнасна і дырэктывамі партыі адбываецца рэарганізацыя профтэхшкол у школы ФЗВ і тэхнікумы. Дзяржпланам зацверджан праект рэарганізацыі профтэхшкол на БССР, з якім у асноўным згаджаецца ЦК ЛКСМБ. Аднак, на гэтым не канчаецца барацьба комсамолу на сваё двіцаня—ФЗВ. Ужо зараз у шэрагу месцаў мы маем імкненне пасобных выраўніваю гаспадарчых устаноў, у зьвязку з рэарганізацыяй профшкол у школы ФЗВ, скараціць з'ёмны набор у ФЗВ. Есць цэлы шэраг фактаў (Гомель) патаянны з перадачай профшкол, якія рэарганізуюцца ў ФЗВ, гаспадарчымі арганізацыям. З-за гэтага школы ня ўносяцца ў бюджэты, матэрыяльна не забяспечваюцца і г. д.

У справе мобілізацыі грамадзкасці на пашырэнне пазыцый ФЗВ комсамол дабіўся вялікіх поспехаў. Аднак, яго далейшай неадкладнай задачай з'яўляецца рашучая барацьба за паспяховае выкананне дырэктыв партыі і ўраду аб хутчэйшай рэарганізацыі профшкол у ФЗВ, змаганца, каб ні на аднаго чалавека з'ёмны набор не быў скарачаны, дабіцца таго, каб рэарганізацыя профшкол у ФЗВ і перадача іх адбылася ў мінімальна-байкарапейшы тэрмін.

Даючы рашучы адпор права-апаруністычным імкненням пасобных выраўніваю гаспадарчых арганізацый скараціць з'ёмны набор у ФЗВ і бюрократычнай патаганне з рэарганізацыяй і перадачай ФЗВ гаспадарчым арганам, — мы павінны забяспечыць пасобнае матэрыяльнае становішча школ ФЗВ.

Аб рэарганізацыі профтэхшкол у ФЗВ і тэхнікумы

(Праект пастановы СНК, зацверджаны прэзідыумам Дзяржплана)

- 1) Гомельскую аб'яднаную металіапрацоўчую і электратэхнічную школу перадаць ВСНГБ з рэарганізацыяй яе ў тэхнікум па надрыхтоўцы інструктараў-педагогаў для школ фабрычна-заводскага вучнёўства.
- 2) Менскую зямліную школу (нап. вярэйскую) рэарганізаваць у тэхнікум хатніх і бразі'іных процэсаў з перадачай у веданне НК Галляю.
- 3) Віцебскую і Барысаўскую профшколы электрамашынараў перадаць ВСНГБ, Гомельскую зямліную — Хмельб'яднянію, Бабруйскую металіапрацоўчую — Мэтальб'яднянію і Менскую швейную — Швейб'яднянію ВСНГБ з рэарганізацыяй іх у асноўныя школы фабрычна-заводскага вучнёўства.
- 4) Менскую, Барысаўскую і Рэчыцкую будаўнічыя профшколы перадаць Белжылсаюзу з рэарганізацыяй іх у будаўніц.
- 5) Менскую профшколу (былы 3-ці канцэнтр школы імя Чарвякова) перадаць у веданне ВСНГБ для злічэння з Менскім хіміка-тэхналагічным тэхнікумам.
- 6) Копыцкую школу агнятрывалага будаўніцтва перадаць Будаб'яднянію ВСНГБ, рэарганізаваўшы яе ў школу фабзавучу па кераміцы.
- 7) Менскую і Гомельскую школы агнятрывалага будаўніцтва перадаць у веданне Белсельбуду з рэарганізацыяй іх у сельбудучы.
- 8) Паліцкую школу агнятрывалага будаўніцтва злічыць з тэхнікумам Саюзсельбуду па сельгасбудаўніцтву.
- 9) Аршалскую аб'яднаную профшколу перадаць Сяўтэрану з рэарганізацыяй яе ў фабзавуч па аўтотранспарту.
- 10) Кавіцкую павявудную, Грузінаўскую жылвагарадоўную і Лукіцкую сельгасарадоўную школы перадаць Белсельтрэсту, рэарганізаваўшы іх у сельгасвучы.
- 11) Скрыгалеўскую профшколу па культуры балот і гідратэхнічныя перадаць НКЗему для злучэння яе з Скрыгалеўскім тэхнікумам па культуры балот і меліорачыі.

- 12) Зэрубіцкую школу па культуры і апрацоўцы лёну перадаць лёна-леняка-апрацоўчаму трэсту, рэарганізаваўшы яе ў школу сельгасвучу аднаведнай спецыяльнасці.
- 13) Пухавіцкую школу па культуры і апрацоўцы гародніны рэарганізаваць у сельгасвучы імя сьвінагадоўлі і перадаць яе Сьвінагарадоўчы трэсту, якому таксама перадаць і Дубровенскую сьвінагадоўчую школу з рэарганізацыяй яе ў сельгасвуч па сьвінагадоўлі.
- 14) Менскую аб'яднаную профшколу рэарганізаваць у тэхнікум па надрыхтоўцы інструктараў — педагогаў тэхнічных вучэбных процэсаў для політэхнічных школ, пазкінушы яго ў веданні НК Ас'веты.
- 15) Буда-Кашэўскую школу масларобав і сыравараву перадаць Масларэстру з рэарганізацыяй яе ў сельгасвуч.
- 16) Слуцкую школу па культуры і апрацоўцы салоўны перадаць Бел-

- 17) Прапанавыць НК Ас'веты закончыць, з вышэйпаказаным гаспадарчым аб'яднаным і наркоматам прыняці адпаведныя школы не пазьней 31-га сьнежня г. г.
- 18) Фінансаваньне паказаных школ з моманту перадачы аднесці за рыхувак гаспадарчых аб'яднанняў і па бюджэт наркоматаў, якім перадаюцца школы, з пера-адцам у іх распараджальне сродкаў, якія лічацца па гэтых школах.
- 19) Рэарганізацыя школ, перадаваемых аб'яднанням ВСНГ і іншым гаспадарчым арганізацыям павінна падходзіць пад кантролем адпаведных наркоматаў.

Пастанова ЦК ЛКСМБ

Згадзіцца ў асноўным з праектам Наркома'веты па рэарганізацыі профшкол у тэхнікумы і ФЗВ з 1-га студзеня 1931 году.

1. Даручыць аддзелу адукацыі і быту разам з НК Ас'веты ўдакладніць пасобную рэарганізацыю школ.
2. Прасіць Дзяржплана паскорыць вырашэньне пытання аб рэарганізацыі профшкол.
3. Лічыць неабходным не дапусьць злічэння рэарганізаваных у ФЗВ профшкол у лік разьлічкі з'ёмнага набору ў ФЗВ.
4. У сувязі з тым, што маецца тэндэнцыя да рэарганізацыі профтэхшкол і перадачы іх у адпаведныя гаспадарчыя арганізацыі, выключышы з дзяржбюджэту, прасіць СНК забяспечыць утрымань-

не профшкол на дзяржбюджэце да поўнага і фактычнага замапавання іх да гаспадарчых арганізацый.

5. Лічыць неабходным пры рэарганізацыі профшкол у тэхнікумы і ФЗВ не дапусьць зьніжэньня агульна-адукацыйнага лівну.

6. Прапанавыць РК ЛКСМБ прыцягнуць комсамольскія ачэйкі да ўдзелу ў рэарганізацыі профшкол у тэхнікумы і ФЗВ.

"Чырвоная Зьмена" дапамагла

* На допіс юнкора П'яніца па пошце* Бягомельская РК РСІ паведамляе, што ўказаныя ў допісе факты пацьвердзіліся Заг. Месьціскай пошты з працы зьняты.

* На допіс юнкора Зоркі "Жыццё батракоў" Бягомельскі РК ЛКСМБ паведамляе, што паданыя факты пацьвердзіліся. Былы старшыня колгасу "Беларусь" Фірта Іван зьнят з працы старшыні і выключан з партыі. Для батракоў пашукалі лепшы інтэрнат.

* На допіс юнкора Дуба Падрыхічымі" Вульскі РВК паведамляе, што ўсе факты пацьвердзіліся; Грамадзянка в. Зу, Езюпіева П., якая ганялася гарэлкай прынавадзецца да крмінальнай адказнасці. Справа перадава ў Нарсуд.

* На допіс юнкора Удэка "Непарадкі ў сталовай" Копыцкае спаж. т-ва паведамляе, што факты пацьвердзіліся і заг. сталовкі Гарлачу з працы зьняты.

* Азэрцы і РК КП(б)Б паведамляе, што факты ўказаныя ў допісе юнкора Зьдэмага "Аб неравобрах" пацьвердзіліся. Секратар партачэйкі, Касячыч, няўважліва адносіўся да яч. ЛКСМБ, за што з працы секратара яч. зьняты.

* ЦП саюзу працаўнікоў сувязі паведамляе, што ў выніку расьсудованьня допісу "Прыглыбце да адказнасці адукацыйна самарытнікі", зьмешчанна ў № 267 газ. "Ч. З." ад 20-га лістапада г. г., паставовай Пленумнага РК РСІ справа кант. Пяшчаніцкага аддзяленьня сувязі Ганчарова накіравана прокуратуру.

Ячэйкі Сьмілавіцкага р-ну на чале з РК ЛКСМБ—у баку ад мобілізацыі сродкаў

Комсамольская ячэйка млястэчка Дукоры, Сьмілавіцкага раёну, нічога ня робіць у напрамку мобілізацыі фінансавых сродкаў. Комсамольцы ня выканалі паставову ЦК ЛКСМБ аб тым, што кожны комсамолец павінен мець ашчадную кніжку. Ячэйка не праводзіць ніякай работы па ўдзяленьню вольных сродкаў насельніцтва ў ашчадныя касы. Секратар ячэйкі Куніцкі, "работу па мобілізацыі сродкаў ускладае на паштовых работнікаў."

РК ЛКСМБ таксама бяздзейнічае ў гэтым напрамку і нават не абгаварыў гэта пытаньне на бюро.

Большая частка комсамольскіх ячэйкаў нічога не зрабіла, каб панагаць сельсаветам спатнаць сельгаспадатка, страхоўву і іншыя патажы.

Секратар РК комсамолу т. Волкасі кажа: «Праца на збору сродкаў у ашчадкас—ня справа работнікаў».

Такія адносіны да мобілізацыі сродкаў, як з боку РК, так і комсамольскіх ячэйкаў раёну, нікуды ня вядуць. Гэта ёсьць нішто іншае, як прапав правай практыкі.

Цімох Лавіцкі.

Паштовая скрынка

Лось:—Праца сельсавету палепшылася, Мікіна—«Да судовай адказнасці апаруністай», Мішкевіч—Тварам да павэтра». Боську—Тварам да вывазі дэсазатовак, А. М.—Як і ня чуць, Піскуну—Шчыльнай вэзну з беднай, Прач аргаўтаў, Тэйдэ—«Комсамольцы, лівіліваць працы», Дружынскі—Дэзэртэркам ня месца ў шэрагах ЛКСМБ, Лупікаву—«Падарункі ХІІІ-ай гадавіне Кастрычніка», Шванкову—Касячыч вораг актывізацыі, Паліўнічаму—Мы ўсвятляемлі, Плягачоў—Колгасі растуць, Піскуну—За новы працы ў колгасі, Славкоўскаму—Забыві фронт, С. Т.—Плян загатоўкі эбоніта і бульбы ня выканан, Галубовічу—105 руб. у карысьць усёбеларускага суботніка, Рэзкаму—У злік ХІІІ-ай гадавіны Кастрычніка, Нававіны—Удар па-

кулаку», Ліпніцкаму—Выканалі 100 проц., Бура—Напісаны на кулака, Курбішчаму—Уваравічы, нымі слова, Граблінскаму—Кантрактаны арывеша, Сураўеву—Узляцікая ячэйка», Брыгаліру па надрыхтоўцы бульбы—У бульбарытэўкаў, Боську—Раўніццяся на швейных, Паліўку—Гадовы плян-адграўкі бульбы перавыканалі, Дубровінскі—3 кулацкіх гаспадарак бульба не спатнава, Сяніцкаму—Пад суд сельсавету, Баравому—Паспяховае арывізьненне самаблгаванья, Дубоўніну—Ажывіць работу—гэты матэрыялы змешчаны ня будуць.

АДКАЗНЫ РЭДАКТАР—РЭДКАЛЕГІЯ

ДА ВЕДАМА

ячзек ЛКСМБ, улаўнаваніманых падпісчыкаў НА СТУДЗЕНЬ МЕСЯЦ ПАДПІСКУ НА ГАЗЭТУ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“ І ІНШЫЯ НАШЫ ВЫДААНЬІ

ЗДАВАЙЦЕ ТОЛЬКІ ПОШЦЕ

не пазьней 27 чысла

Грашовыя перавады на падпіску Выдавецтва просіць непасрэдна ў кантору не дасылаць, здаючы падпіску МЯСЦОВАЯЙ ПОШЦЕ

Выдавецтва ЦК ЛКСМБ—„Чырвоная Зьмена“

Аддзел падпісных і пэрыодычных выданьяў БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА

АДЧЫМЕНА ПАДПІСКА НА 1931 ГОД на багаты ілюстраваны двухтыднёвы часопіс „ЧЫРВОНАЯ БЕЛАРУСЬ“ пад рэдакцыяй МІХАСЯ ЧАРОТА.

Адзіны ў БССР ілюстраваны двухтыднёвы часопіс тылу лепшых ілюстраваных часопісаў СССР

Пра ўсё, што дзвөөца ў сусьветнай завірусе, чытай падрабязна ў „Чырвонай Беларусі“

„Чырвоная Беларусь“ дае ў год звыш 1000 фото-здымакаў, якія ілюструюць сацыялістычнае будаўніцтва СССР і БССР, а таксама замежнае жыццё дае ў год звыш 300 малюнкаў лепшых мастакоў.

„Чырвоная Беларусь“ друкуе ў год звыш 200 апавяданьяў, вершаў і нарысаў.

УМОВЫ ПАДПІСКІ:

на год	на 6 мес.	на 3 мес.	асобны нумар
3 руб.	1 р. 50 к.	75 кап.	15 кап.

Падпіска прымаецца: аддзелам падпісных і пэрыодычных выданьяў БДБ (Мінск, Савецкая, 79), усімі кнігарнямі, кіоскамі і улаўнаванымі ВДВ, усімі паштова-тэлеграфнымі канторамі і крамамі саюжвэскай коопэрацыі.

Рэдакцыя Чырвоная Зьмена газэты „Чырвоная Зьмена“

і бюро колектыву ЛКСМБ Наргасу, 24 сьнежня, а 7-й гадзіне ўвечары ў памяшканьні рэдакцыі „43“ склікаюць нараду па пытаньню аб працы плянава-опэрацыйных груп

Яўка секратароў колектываў і загадчыкаў вытворчых сектараў ЛКСМБ завадаў: „Комунар“, „Энергія“, „Бальшавік“, „Польмы Рэвалюцыі“, „Кастрычнік“, „Дзэаапрацавачнік“, „Чырвоны Тэхстыльшчыні“, „Абутковай фабрыкі“, друкарні імя Сталіна—абавязкова

Вельмі пажадана прысутнасьць інжынэра-плянавікоў вышэй-адначыных завадаў, студэнтаў-плянавікоў, якія працуюць у гэтай галіве і ўдзельнікоў пляннава-опэрацыйных груп

РЕДАКЦЫЯ ГАЗЭТЫ „ЧЫРВОНАЯ ЗЬМЕНА“ БЮРО КОЛЕКТЫВУ ЛКСМБ НАРГАСУ